

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б) Б, ЦВК і СНК БССР

66 (6041) 21 сакавіка 1938 г., панядзелак ЦЕНА 10 КАП.

## ВАЖНЕЙШЫ АБАВЯЗАК КОМСАМОЛА

Дзесяты в'езд ВЛКСМ у сваіх раёнах наміраюць баявую праграму рэспубліканска-комсомольскай арганізацыі выхаванню моладзі ў духу большыства, у духу бязмежнай любові да айцінай савецкай радзімы. Па в'ездзе прайшоў ужо 2 год. За гэты перыяд савецкая моладзь пад рэўніўствам вялікай партыі Леніна-Сталіна нязмерна вырасла палітычна, хваляўшы ў сваіх радах палкіх дзеячаў краіны сацыялізма.

Сталінскія пяцігодкі змянілі аблічча ілікава Савецкага Саюза, ператварылі ў індустрыяльную, тэхнічна асабонавую краіну, у квітнеючы сацыялізм. У перадавых радах байцоў за справу ланізма ішла і ідзе цудоўная моладзь. Яна звязала свой лёс і дзейнасць з роднай маткай — Комуністичнай партыяй большевік і пад яе кіраўніцтвам загартоўвалася ў класавых іх, выхоўвалася і расла ідэя і дзейнасць. Мільёны юнакоў і дзяўчат уцяляюцца стаханавцамі, ударнікамі, прадавымі людзьмі нашай краіны. Перадвая моладзь заўсёды гарыць жаданнем уступіць у комсомол, каб пад рэўніўствам партыі Леніна-Сталіна жоць перамогі сацыялізма ў нашай краіне.

Аднак, комсомольскія арганізацыі Беларусі не поўнаасо выканалі рашэнняў Х в'езда ВЛКСМ аб разгортванні палітычна-выхаваўчай работы па ідэянаму перадавой моладзі ў комсомол. У радзе гарадскіх і раённых арганізацый існавала бюракратычная практыка, чыноўніцкі адносіны да прыёму комсомол. Дзесяці гады жыцця ў абных гаркомах і райкомах нераздзянага, а ў радзе арганізацый фактычна закрыт доступ у комсомол.

Былы сакратар Бягомльскага райкома комсомол Пясецкі (зараз зняў з работы) наўмысна затрымаваў і разабраў наступіўшыя заваы маладых калгаснікаў аб жалдані ўступіць у ды ланіскага комсомол. Гэты чыноўнік пакінуў без уважкі увагі дзесяці анкет за 1935, 1936 і 1937 год. Гэты год жыцця ў бюракратычных правах райкома нераздзянага анкет, за якімі стаялі жыццёвыя і дзейнасць раёна ў 67 калгаснах імя прывічных комсомольскіх арганізацый.

Выкрыты ворак народа, які ўзначальваў Віцебскі гарком комсомол, усё імям затрымаваў уступленне моладзі ў комсомол. Ёсць факты, калі па два дзень матэрыял аб прыёме не раздзяваўся на бюро, алмаўляў і прыме дастойным насіць званне члена ланіскага комсомол. На працягу года прымавалі анкету студэнтаў рабачка (вэжы тав. Алейнікава і Мільштэйна) фільм нядаўна яны прыняты ў комсомол.

Нашы комсомольскія кіраўнікі забіваюць часта, што Усеаюзны Ленінскі Комуністичны Саюз Моладзі — гэта мая масавая беспартыйная арганізацыя нашай краіны, якая прымае да КП(б) і яна ў сваіх радах перадавой, падрыхтаваную моладзь. Толькі гэтым можна растлумачыць тое, што права з прыёмам у КСМ у такіх партыйных арганізацыях з тысячнымі катывамі рабочай моладзі, як Гомельскае, шкловадое імя Сталіна, варава-вагоннарамонтны завод, пастаўна аўсім дрэзна. Гэта — пасля неаднаразовых указанняў ЦК ВЛКСМ аб тым, каб пакончыць з бестурботным адносінамі да прыёму ў комсомол аднара

нашай радзіме моладзі. Відаць, што комсомольская арганізацыя не арабіла належных вывадаў з указанняў таварыста Сталіна аб разгортванні палітычнай работы сярод моладзі.

Становішча з выхаваннем моладзі сельскіх комсомольскіх арганізацый трэба прынаць далёка не здавальняючым. Трэба прама сказаць, што шпюніцкая практыка выкрытых ворагаў, накіраваная на развал, запущанне палітычнай работы калгасных комсомольскіх арганізацый у многіх раёнах яшчэ да канца не ліквідавана. У рэспубліцы налічваецца больш 9 тысяч калгасаў, а комсомольскіх арганізацый у іх каля 8.000. Такім чынам, рэспубліканская колькасць калгаснай моладзі не ахолпена комсомольскім ушывам, не мае мільчымаці ўступіць у рады ланіскага комсомол.

Вынікі гэтага відарочня. Так, напрыклад, па Вярэньскаму раёну за люты месяц у комсомол прынята ўсяго 11 маладых калгаснікаў, па Добрушскаму — толькі 5, Клімавіцкаму — 19, Уваравіцкаму — 12. У Грэскай і радзе іншых раённых арганізацый за 2 месяцы 1938 года не арганізавана ні адной парвочнай комсомольскай арганізацыі ў калгаснах.

Ды і сельскія партыйныя арганізацыі не сталі арганізуючым званнем па выхаванню моладзі, па ўпінненню яе ў рады ланіскага комсомол. У Лагойскім раёне такіх партыйных комсомольскіх арганізацый, як калгасна «ХІІ Кастрычнік», раёнай калгаснай школы, у 1938 годзе не прынялі яшчэ ні аднаго чалавека ў свае рады. У гэтым раёне ёсць усюго 23 партыйныя комсомольскія арганізацыі ў калгаснах.

У сельскіх комсомольскіх арганізацыях, таксама як і ў гарадскіх, маюць месца пры прыёме ў комсомол асуджаны партыйны і комсомольскі палітычны экзамены, розныя лавушы і т. д. Нездарма ад уступіваюча ў комсомол калгаснага хлопца ці дзяўчыны патрабуюць веланія гісторыі партыі, рашэнняў пленумаў ЦК ВЛКСМ і т. д. Гэтым чынам, ад жадаючых уступіць у комсомол часта патрабуюць такіх ведаў, як ад сапраўднага члена комсомол, забываючы пры гэтым, што маладыя рабочыя, калгаснікі ўступае ў комсомол для таго, каб гэтыя велы дзавыць у арганізацыі, каб у іх атрымаць палітычную загартаванасць, умелна разабрацца ва ўсіх пытаннях унутранага і міжнароднага становішча.

Рашэнне апошняга Пленума ЦК ВЛКСМ «Аб устрыненні недахопаў і справе прыёму моладзі ў комсомол» павіна быць па-большавіцку ажыццяўлена комсомольскімі арганізацыямі рэспублікі, каб найхутчэй адкрыць доступ у рады ланіскага комсомол лепшым маладым людзям, рашуча зламаць руціну, бюракратызм, чыноўніцтва, што перахадзіла сотням маладых юнакоў і дзяўчат уступіць у комсомол.

Задача заключача і тым, каб комсомольскія арганізацыі, глыбока вывучаючы гістарычныя рашэнні студэнцкага Пленума ЦК ВЛКСМ, выконваючы рашэнне Пленума ЦК ВЛКСМ, пры дапамозе і кіраўніцтва партарганізацый выправілі далучыцца імяныкі пры выключэнні частых лавуш і КСМ, да канца выкрылі замаскаваныя ворагаў, паклібніку, кабарыстаў, Трэба карынным чынам палюшчыць палітычна выхаваную работу, усюмерна павысіць уцягненне ў комсомол перадавой моладзі, бязмежна адданай нашай радзіме і вялікай партыі Леніна-Сталіна.

## ЗАМЕЖНЫЯ ВОДГУКІ НА ЗАЯВУ тав. ЛІТВІНАВА

**ЗША**  
НЬЮ-ЁРК, 19 сакавіка. (БЕЛТА). Відомы журналіст Хейвуд Броун у артыкуле, апублікаваным у друку, патрабуе, каб урад ЗША прыняў прапанову Літвінава аб скліканні канферэнцыі антыфашысцкіх краін. Броун рэзка выступае супроць ізаляцыяністаў, сьвярджаючых, што фашызм не пагражае ЗША. «Амерыканскія рэакцыянеры, — гаворыць Броун, — адкрыта выражаюць свае сімпатыі Гітлеру. Фашысцкія агенты ўжо знаходзяцца ў нашым аэроплане. Мы імкнемся да міру, які можа быць дасягнут толькі шляхам барацьбы з фашысцкай агрэсіяй».

**ФРАНЦЫЯ**  
ПАРЫЖ, 19 сакавіка. (БЕЛТА). Па паведадзены заяву тав. Літвінава замежным журналістам газета «Эр нувель» піша: «Няма патрабы падкрэсліваць значэнне гэтай заявы. Яна сустрача з жывым задоволеннем усімі, хто астацца верным Лізе нацыя».

Табу ў газете «Эр» піша, што ў Парыжы надаюць «вельмі вялікае значэнне прапанове Літвінава». Указваючы на тое, што гутарка можа ісці аб «пагадненні краін, верных Лізе нацыя, прыняцям калектыўнай безапаснасці і паважоучых дагаворы», Табу заяўляе: «Завая Літвінава свецыць аб намерых Савецкага Саюза працістаяць процікам фашысцкіх дзяржаў».

**РУМЫНІЯ**  
БУХАРЭСТ, 19 сакавіка. (БЕЛТА). Рад румынскіх газет змяшчае на відным месцы заяву тав. Літвінава пад загалоўкам: «СССР — за скліканне канферэнцыі мірных дзяржаў», «Савецкі Саюз змагаецца супроць агрэсара». Друг падкрэслівае ў заяве тав. Літвінава месца, дзе гаворыцца аб арганізацыі калектыўнага аштору агрэсара і аб калектыўнай безапаснасці ў рамках Лігі нацыя.

## ПОЛЬСКА-ЛІТОВСЬКІ КАНФЛІКТ

**ЛІТВА УСТУПІЛА ГВАЛТУ**  
ПАРЫЖ, 19 сакавіка. (БЕЛТА). Пад загалоўкамі «Літва ўступіла сіле» і падобнымі вятарныя газеты публікуюць тэлеграму з Варшавы аб тым, што літоскі ўрад прыняў польскі ультыматум. Польская дыпламатычная місія ў Каунасе і літоскія місія ў Варшаве адкрыюцца не пазней 31 сакавіка.

Газета «Тан» прыводзіць справаздачу аб пасяджэнні літоскага сейма, на якім было вырашана прыняць польскі ультыматум. Газета ўказвае, што наменскі літоскага прэм'ера Станішаўскі пасля паведамлення сейму аб мерах, прынятых літоскім урадам для ліквідацыі ішчэдня, заявіў:

«У сілу суровай небеспекі, якая пагража Літве, літоскі ўрад неадкладна зварнуўся да ўрадаў вялікіх дзяржаў, каб звярнуць іх увагу на небяспеку, пагражаючую міру, і каб праціць іх дапамагчы нам сваім палітычным ушывам. К няшчасцю, іх намаганні не змаглі пераамакнуць пасылку Польскай ультыматума. Гэты ультыматум будз урадаў Літвы. У такіх умовах літоскі ўрад рашыў падпарадкавацца польскім патрабаванням. Перавага сіл — на польскім баку. Аднак сіла не а'дцяляе правам. Літоскі ўрад павінен быў прыняць гэта ра

шэнне, хая я ведае, што ўвесь літоскі народ гатоў абараняць да канца сваю неваалежнасць».

Пасля заявы Станішаўскага сейма прынята наступная рэзалюцыя: «Сейм прызнае, што ўрад быў вымушан прыняць польскі ультыматум».

**ВАРШАВА, 19 сакавіка. (БЕЛТА).** Большасць польскіх газет апублікавала экстранныя выпускі, якія паведамляюць аб прыячці Літвой польскага ультыматума. Неадкладна пасля з'яўлення гэтых выпускаў у Варшаве пачаліся аўрэйскія пагромы.

**ВАРШАВА, 20 сакавіка. (БЕЛТА).** Учора вечарам у Варшаве адбылася дэманстрацыя, арганізаваная «Лагерам нацыянальнага аднанення» ў звязку з «перамогай» Польскай над Літвой. У адрозненне ад ранейшых іспыраваных лозунгаў, адкрыта заклікаўшых да захвату Літвы, дэманстранты на гэты раз высунулі больш завуляваны лозунг: «Злучэнне двух народаў — палікаў і літоскаў». Характэрна, што гэты лозунг вельмі нагадвае лозунг, высунуты ў свой час германскімі фашыстамі ў адносінах да аўстрыйскага народа.

## ГЕРМАНИЯ ДАПАМАГАЕ ЯПОНІІ

**ШАНХАЙ, 19 красавіка. (БЕЛТА).** Паведамляюць, што ў Шанхай да японцаў прыбыла 50 нямецкіх лётчыкаў. Па паведамленню газеты «Дамей-

ваньба», у бліжэйшыя дні яны аправяцца на паўночны фронт для ўдзелу ў баях на баку Японіі. Разам з імі з Германіі прыбыла 40 бомбавозаў.

## У СОВЕЦЕ НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ СССР АБ МЕРАХ ПА ПАВЫШЭННЮ ўРАДЖАЙНАСЦІ БУЛЬБЫ ў 1938 ГОДЗЕ

СНК Саюза ССР прыняў усім неадкладным, што цэлы рад абласцей — Чэлыбінская, Свердловская, Сталінградская, Растоўская, а таксама Данецкая, Днепрапетраўская, Нікалаўская, Одская абласці УССР, Краснадарскі, Далёкаўсходні краі, Крымская АССР і некаторыя іншыя, маючы ўсе магчымаці забеспечыць свае патрэбы ў харчовай і насеннай бульбе за лік мясцовых пасеваў, завозячы да гэтага часу бульбу з іншых краёў, абласцей і рэспублік.

СНК Саюза ССР прыняў неабходным ліквідаваць такую практыку нічым не апраўдаваемых перавозак бульбы з абласцей ў абласці і забеспечыць задавальненне патрэбы ў бульбе за лік мясцовых пасеваў і загатоўка.

Такое неспрымае становішча з'явілася вынікам вельмі недавальняючай работы зямельных органаў і недастатковай увагі з боку мясцовых савецкіх, партыйных арганізацый да развіцця культуры бульбы. Гэта паўваражача тым, што сярэдняя ўраджайнасць бульбы прадаўжае аставацца яшчэ нізкай (100—120 цэнтнераў у нячорназемнай паласе і 45—55 цэнтнераў у паўднёвых і паўднёва-ўсходніх абласцях Саюза).

Выходзячы з гэтага, Совет Народных Камісараў Саюза ССР постановіў:

1. Забараніць, пачынаючы з ураджаю 1939 года, усякі завоз бульбы па чыгуны з адной абласці ў другую абласць.
2. Абавязваць Наркамзем СССР, саўнаркомы саюзных і аўтаномных рэспублік, краёвых і абласных выканкомы забеспечыць выкананне ўстаноўленага на 1938 год дзяржаўнага плана сабўбы бульбы ў размерых 6.708,6 тысячы гектараў па БССР, прыняўшы ўсе неабходныя меры да забеспячэння пасеваў мясцовымі рэсурсамі бульбы.
3. Для дасягнення высокай ураджайнасці бульбы, у адпаведнасці з вопытам перадавых калгасаў, рэкамэндаваць калгасам:

- а) арганізаваць унутры палёвочных брыгад, маючых пасевы бульбы, паста-

яныя званні, замацоўваючы за імі плошчу пасеваў бульбы на ўвесь сезон работы;

- б) устанавіць дадатковую аплату званням за кожную атрыманую звыш плана тону бульбы з гектара 5—6 працэнтам;
- в) пасадку бульбы праводзіць па лепшых для бульбы палёвочных;
- г) уносіць пад бульбу гной і іншыя арганічныя ўгнаенні ў колькасці не менш 30—40 тон на гектар у раёнах нячорназемнай паласы і 15—20 тон у паўднёвых раёнах, а таксама скарыстаць усе віды мясцовых угнаенняў (попел, торф і інш.);
- д) рабіць дэталены адбор для пасадкі выключна здаровай бульбы;
- е) шырока ўжываць пасадку бульбы арганізаваным пасадочным матэрыялам;
- ж) правесці пасадку бульбы ў максімальна сціплыя тэрміны з абавязковым баранаваннем усходаў бульбы, ужываючы не менш 3—4 міжрадных апрацоўкаў з праполкай;
- з) для ўстрынення страт бульбы пры ўборцы абавязкова праводзіць пасляўборачнае баранаванне і пераварванне.
4. Даводзіць праўтэннам калгасамі прапавіць натуральнае авасяняне членаў арпелі бульбай з пятаку яе ўборкі ў размерых 10—15 проц. убранный бульбы.
5. Абавязваць Наркамзем (Галоўсельмаш) забеспечыць выпуск і завоз да сезону палых работ не пазней 15 мая 1938 года 4.000 бульбасаджалак.
6. У мэтах барацьбы з вырджэннем бульбы ў паўднёвых засушлівых абласцях і атрымання здаровага пасадочнага матэрыялу, устанавіць план летніх пасадкаў бульбы ў 1938 годзе ў наступных размерых:

Па УССР	— 40.000 гектараў
У тым ліку:	
» Данецкай обл.	— 9.000 гектараў,
» Днепрапетраўскай обл.	— 10.000 гектараў,
» Нікалаўскай обл.	— 8.000 гектараў,
» Одскай обл.	— 10.000 гектараў,
» АМССР	— 3.000 гектараў,



Х. П. КАПЛАН — лепшы стаханавец другога хромавага цеха менаскага скурувад «Большевик», выконвае вытворчую норму на 188 проц. Фото С. Грыла.

## АДОЗВА МІЖНАРОДНАГА КАМІТЭТА БАРАЦЬБЫ З ФАШЫЗМАМ

**ПАРЫЖ, 19 сакавіка. (БЕЛТА).** Міжнародны камітэт барацьбы з вайной і фашызмам выпусціў адозву, у якой гаворыцца:

«Неабходна адкрыць граніцы і аднавіць свабодны гандаль з рэспубліканскіх іспанскіх. Гэтай Іспаніі трэба дапамагчы дзейным чынам. Усе варажыя фашызму дзяржавы павінны абвясціць, што новае парупіненне міжнароднага права будзе разглядацца імі як прычына да вайны. Народы, безапаснасць якіх знаходзіцца пад пагрозай, павінны патрабаваць ад сваіх урадаў абарончага саюза, не паідаўчага ніякіх сумненняў ажнона іх волі працістаяць новаму парупіненню дагавораў усімі сродкамі.

Міжнародны камітэт зварагаюцца да грамадскай думкі дэмакратычных краін з заклікам патрабаваць аб'яднання

Францыі, Англіі, СССР, Чэхаславакіі і падтрымання Злучаных Штатаў для забеспячэння міру і гарантыі безапаснасці і тэрытарыяльнай цаласнасці дзяржаў, у асаблівасці невілікіх краін».

**НЬЮ-ЁРК, 20 сакавіка. (БЕЛТА).** У Ньў-Ёрку адбылася антыфашысцкая дэманстрацыя, у якой прыняла ўдзел некалькі тысяч комсомольцаў. Комсомольцы ішлі з лозунгамі супроць фашысцкай агрэсіі ў Аўстрыі і ў Іспаніі.

У Дэтройце адбылася антыфашысцкая дэманстрацыя супроць будынка германскага консулята. Паліцыя разганала дэманстрантаў. Аналагічныя дэманстрацыі адбыліся ў Дэнтры (штат Каларада) і ў радзе іншых гарадоў ЗША.

## РЭСПУБЛІКАНСКАЯ НАРАДА АГРАНОМАЎ

Учора ў Доме ўрада адкрылася рэспубліканская нарада аграномаў, на якой прысутнічаюць 800 аграномаў і земладзельцаў, МТС і навуковых рацін. Па дакладу — аб выніках аграмычных работ у мінулым годзе і аб плачах аграномаў у барацьбе за выкі ўраджаю ў гэтым годзе — разгарліся спрэчкі.

У сваіх выступленнях аграномы і навуковыя работнікі, дзелчыцы сваім пытам, падмаюць рад вельмі важкіх аграмычных пытанняў, ажыццяўленне якіх намагаю павысіць ураджайнасць сацыялістычных паляў. Яны ўтыкаюць Наркамзем БССР за аўсім абаўу дапамогу аграномам, асабліва астывым, у іх рабоце і роспе.

Аграном Любаньскага райземадзела в. Кушчэвіч расказвае, што ў раёне ішуана ўжо больш 7 тысяч гектараў лота, на якім у мінулым годзе калгаснікі знілі высокі ўраджай. Але товы Любаньскага і некаторых іншых аўсім, дзе ёсць вялікія плошчы асушлых балот. Наркамзем не ўлічыў плавяныя завозу мінеральных наенняў. Угнаенняў завезена аўсім дастаткова.

Сістэму кіраўніцтва Наркамзема інымі аграномамі рэзка крытыкаваў раном Лельскага акрамадзела в. Жукоўскі.

Тав. Жукоўскі падмае такія пытан-

ні, як паўсюднае прыстасаванне культурнага плуга, неадкладная арганізацыя па ўсіх калгаснах збору гноевай жыжы для падкоркі раслін і т. д.

Па пытанню стварэння моцнай карвавай базы для сацыялістычнай жылвададоўлі выступіў тав. Кальняў (Турскае даследчае поле).

Амаль кожны прамоўца крытыкуе Наркамзем БССР за адсутнасць клопатаў аб павышэнні кваліфікацыі аграномаў, аб адсутнасці масавай папулярнай аграмычнай літаратуры. У сувязі з гэтым аграном Веткаўскай МТС тав. Вераценікаў прапанаваў ў раёнах арганізаваць агракабінеты, у якіх аграномы заваль агракабінеты, у якіх аграномы змаглі-б не толькі павышыць свае веды, а вучыць другіх — калгасных вопытнікаў, званнях і т. д.

Выступваючы ў спрэчках аграномы, — тт. Шляга (Брагінскай МТС), Старавай-цота (аграхмілабараторыя Лельскай МТС) і іншыя — рэзка паставілі перад Наркамземам пытанне аб хутчэйшым узвядзенні ў калгаснах правільных севаваротаў, арганізацыі сапраўднай барацьбы (шляхам лухчэння) з пустазямлем; заклікалі аграномаў больш сур'ёзна і ўсебакова палюходзіць да складання ў калгаснах гадальных вытворчых планаў, перагляду старых норм і т. д.

Сяня ў 10 гадзін раніцы нарада прадаўжае сваю работу.

# НЕКАТОРЫЯ ўРОКІ СТАХАНАўСКАГА МЕСЯЧНІКА ЛЕСАЗАГАТОВАК

Закончыўся стыханаўскі месячнік на лесазагатоўках, які праводзіўся ў нашай рэспубліцы з дапамогай ЦК ВКП(б) з 5 лютага па 5 сакавіка. Вынікі правядзення гэтага масавага мерапрыемства заслужоўваюць асаблівай увагі. Самае асноўнае і рашучае, што фактычна вызначыла вынікі работ месячніка, не выканана: план рубкі і вывазкі лесу сарван. Замест 1.300 тысяч кубаметраў вывезена ўсяго 699 тысяч, што складае 53,7 проц. плана, а загатоўлена на 64 проц. задання. З 83 лесрамагасаў і мехпунктаў план выканалі толькі два (Рэчыцкі і Бабіцкі).

Характэрна, што ў дні стыханаўскага месячніка лясныя арганізацыі не толькі не палепшылі работу, але прадавалі значныя горш, чым у папярэдні час. Калі ў трыццаці дзён студзеня было вывезена 270 тысяч кубаметраў драўніны, то за той-жа перыяд лютага вывезена ўсяго 246 тысяч. Такім чынам, замест нарастання тэмпа на справе мы бачым рэзкае зніжэнне.

Асабліва ганебна працавалі ў гэты месяц такія лесрамагасы і мехпункты, як Бабуўскі, Глуцкі, Брожскі, Крупецкі, Касцюковіцкі, Клічэўскі, Слуцкі. Яны нават не далі 50 проц. плана. Бабуўскі мехпункт, напрыклад, на 10 сакавіка выканаў квартальнае заданне на вывазкі ўсяго на 35,8 проц., Глуцкі лесрамагас — на 34,4 проц.

Кіраўнікі трыста Лесбел і Наркамлеса мелі ўсе неабходнае для таго, каб з поспехам закончыць стыханаўскі месячнік. Партыя ў ўрад аказалі нармальнае каласальнае дапамогу. Поўмільна рубяў атрамываў Лесбел сёлета на падрыхтоўчыя работы да зimy. Значна палепшыў аўта- і трактарны парк. Нарэшце, план вывазкі лесу ў параўнанні з мінулымі годам зменшан на 50 проц. На час стыханаўскага месячніка паслана на дапамогу лясным арганізацыям на месцы вялікая група аднаасобных работнікаў. І, не глядзячы на ўсё гэта, Лесбел ганебна праваліў стыханаўскі месячнік і, як і раней, зрывае работу важнейшых галін народнай гаспадаркі.

Чаму-ж не выконваецца важнейшае дзяржаўнае заданне? У часе стыханаўскага месячніка з усёй яскравасцю выявіліся буйнейшыя недахопы ў рабоце трыста і лесрамагасаў.

Важнейшым пытаннем — арганізацыя работ — работнікі лесрамагасаў амаль не аддавалі ніякай увагі. Пры загатоўцы лесарубы павінны, апрача сваёй асноўнай работы, збіраць у кучы галля і спальваць яе. Гэта ўваходзіць таксама і ў іх норму выпрацоўкі. У выніку на пачатковай работнай трышці шмат калітоўнага часу. Калі-ж адлязіць гэты працэс ад асноўнага — рубкі, — то прадукцыйнасць работ лесарубяў значна павялічыцца.

У часе месячніка ў лесе штодня працвала звыш 9.000 лесарубяў і 24.500 вочыкаў. Калі-б правільна была арганізавана праца ўсёй гэтай масы людзей, які каласальны эфект быў-бы атрыман.

Паўнейшая бездаказнасць, якая існуе на лесазагатоўках, спрыяе зніжэнню прадукцыйнасці работ. У лесе няма ніякага кантролю, дзесяціны прыходзяць у лес, калі ім уздумваецца, возычкі выязджаюць у 11 гадзін раніцы, робяць адзін рейс і праз 2—3 гадзіны вяртаюцца дамоў.

Выключна дрэнна была арганізавана праца на аўтабусах і трактарных пунктах. План механізаванай вывазкі выканан у стыханаўскім месячніку на 64,1 проц. Дзесяціны аўтамашы большую частку месяца прастаялі з-за адсутнасці шoferаў, грузчыкаў, або з-за нястачы вывезенага лесу да атрамыва.

Кіраўнікі адстаючых аўтабаз (ба-

брускоўка, касцюковіцкая) усю віну сваёй нікудышняй работы ўвальваюць на «бездарожжа». На справе-ж бездаказнасць і расхлябанасць — прычына зрыва работ.

Прадукцыйнасць работ на большасці аўтабаз зусім мізэрная. Кабрука на машыны складала 2% кубаметра на рейс, замест 6%. Пры чым, машыны рабілі ўсяго 1—2 рейсы, замест 4—5.

Маючы вялікі парк машын, трыст не мае амаль ні адной абсталяванай майстэрні, і пры малойшай паломцы машыны выходзяць са строю на доўгі час.

На лесазагатоўках поўнаасцю оябе апраўдала лучына пiла, якая павялічвае прадукцыйнасць у два разы, але яна ўкараляецца вельмі слаба. Перавага іе перад простай пілой не паказваецца наглядна шырокай масе лесарубяў.

Цэнтральныя фігуры на лесазагатоўках — вочыкаў, лесарубяў, шoferаў, трактарыстаў не былі створаны неабходныя ўмовы для работ. Асабліва дрэнны былі ўмовы лесарубяў на Брожскаму, Бабуўскаму мехпунктах, Горацкаму лесрамагасу і інш. Таму тут вялікая цяжкасць.

Дрэнна было арганізавана забеспячэнне работных у лесе прадуктамі харчавання і праматарамі. Спажывецкая каперыяныя нікудышня арганізавала сваю работу. Былі выпадкі ў Бабуўскім і Выхавіцкім раёнах, што няасоачасова, завозілі хлеб на лесазагатоўкі. На шматлікія скаргі лесарубяў работнікі каперыяцы нават не рэагавалі.

За час месячніка выраслі дзесяціны, сотні стыханаўцаў, якія паказалі ўзровень высокай прадукцыйнасці работ. У Асіпавіцкім лесрамагасе возычкі тт. Лешчэўскі Анупрэй і Рыгор, Грынько і іншыя даюць сістэматычна да 4—5 норм за дзень, а ў асобныя дні яны давалі рэкордную выпрацоўку — да 800 проц.

Шoferы Рэчыцкага мехпункта тт. Камянок, Філонаў, Дуброўскі выконваюць свае нормы на 125—138 проц. Стыханаўцы — лесарубы Уздзенскага лесрамагаса тт. Астрэйка, Мікула, Масловіч, Чырп даюць па 4—5 норм. Такіх перадаючых імвала і ў іншых лесрамагасах. Але стыханаўскі рух не знайшоў сапраўды масавага разгорвання ў часе месячніка. Між тым рост стыханаўскай радоў з'яўляўся важнейшай умовай абвешчанага месячніка. Факты гавораць, што іменна аб гэтым заблылі кіраўнікі лесазагатоўчых арганізацый. Даволі сказаць, што да гэтага часу кіраўнікі трыста Лесбел нават не ведаюць, наколькі павялічыўся лік стыханаўцаў за час месячніка, не ведаюць новых людзей, вырастлых на лесазагатоўках.

Некаторыя раённыя партыйныя і саветскія арганізацыі пытаннем лесазагатоўчых зусім не займаліся, а ў лепшым выпадку выносілі рэзалюцыі, якія наваўтра-ж самі забывалі. Хіба не ганьба для кіраўнікоў Кіраўскага раёна, які выканаў квартальны план па вывазкі на 28 проц., і Глуцкага раёна — на 35 проц.?

Аб тым, што ніякага апраўдання не можа быць дрэннай рабоце, сведчыць тое, што такія раёны, як Хопімокі, Даманавіцкі, Капыльскі, Ветэўскі, Прапойскі і інш., якія палыхова закончылі свой квартальны план. Шырока разгорнутая масава-палітычная работа сярод калгаснікаў, канкрэтная і пласценная кіраўніцтва з боку раённых арганізацый вырашыла поспех перадаючых лесазагатоўчых.

Трэба нагнаць упущанае. Нашы сацыялістычныя прадпрыемствы поўнаасцю павінны быць забеспячаны сыравінай.

I. ТУРЭЦІ.

# ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ РЫХТАВАЦА ДА ПАРТЫЙНЫХ СХОДАў

На партыйных сходах члены і кандыдаты партыі павяляюць свой ідэйна-палітычны ўзровень, сход выхоўвае камуніста ў духу большавізма, у духу лясенска-сталінскай непрымырмасці да ворагаў народа. На партусходах камуністы вучацца вырашаць пятажныя работы і жыцця нашай партыі.

Аднак яшчэ ва многіх партыйных партарганізацыйных сходах праходзяць нізкімі палітычным узроўні, пятажны ставіцца непрадудана, без усёй палітрэспіцы падрыхтоўкі. Да прыкладу возьмем партарганізацыю РВК (сакратар парткома т. Гершман). Яна аднае амаль уіх кіруючых работнікаў раёна і з'яўляецца адной з буйнейшых партыйных партарганізацый. Ад добрай работы гэтай арганізацыі залежыць якасць работ многіх раённых арганізацый, у прыватнасці РВК, райа, райа і т. д. Але партарганізацыя працуе дрэнна. Да партыйных сходаў, як правіла, не рыхтуюцца, члены і кандыдаты партыі даведваюцца аб сходах толькі ў дзень яго склікання, не ведаюць, якія пытанні будучы абмяркоўваюцца.

За снежань 1933 года, студзень і люты 1933 года праведзены чатыры сходы па пытанням: раённыя Пленумы ЦК ВКП(б), падрыхтоўка да с'езду, арганізацыйная работа і інш. Усе пятажны абмяркоўваліся непадрыхтаванымі. У партарганізацыі быў дапушчаны лёгкадумны падыход да вырашэння апраў асобных камуністаў (Найдзіліна і інш.).

Высплывае прапу Радніцкая партыйная арганізацыя (парторг т. Гузельніч). Член партыі т. Сельяў Мітрафан расказавае:

— Партыйныя сходы праводзяцца ў нас ад выпадку да выпадку. Прыедзе

інструктар райкома тав. Іваненка, вядзе да парторга тав. Гузельніч. Потым разашло выклік усім камуністам з'явіцца на 5 гадзін вечара ў сельсавет. Добра, калі свечасова атрымаеш выклік, тады бяжыш не ведаючы чаго выклікаюць. Выважыць выпадкі, што паперу атрымаеш позна ноччу.

Зразумела, што пра парадак дня мы даведваемся толькі на самым сходе. Але ў нас парадак дня амаль заўсёды аднолькавы: разгляд апраў камуністаў. Тут-жа на сходе, добра не разабраўшыся ў чым справа, выносяцца самыя суровыя сцяганні камуністам. Я працаваў у сельсо, ніхто не заішоў да мяне, не пацікаўся маёй работай, Рагтам ні з таго, ні з с'езду з'яўляю партыйны сход і вельмі мне суровую вымову без правяркі высунутых супроць мяне абвінавачванняў.

Адназначны недахопы партработы, таварыш Жданав у сваім дакладзе на лютаска-сакавіцкім Пленуме ЦК ВКП(б) падкрэсліў, што «роля агульных сходаў прыніжана. У разе арганізацыйна-агульнапартыйных сходаў з'яўляюцца рэдка, пытаннемі мясцовага партыйнага жыцця займаюцца мала».

Усе велізарныя недахопы ў правядзенні партыйных сходаў маюць месца ў многіх партыйных арганізацыйных раёнах. Райком партыі, яго інструктары слаба кіруюць партыйнымі партарганізацыямі, не прыслухоўваюцца да запатрабаванняў раённых камуністаў, не рэагуюць на іх сігналы, няма штодзённага глыбокага вывучэння становішча работ партарганізацый.

I. ЭРЭНГОЗ,

рэдактар кіламіцкай райгазеты.

# ДЭПУТАТ ВЯРХОўНАГА СОВЕТА СССР ТАВ. Н. Е. БАТОВІК ПРЫНЯТ У ПАРТЫЮ

ПРАПОЙСК. Прапойскі райком партыі зацвердзіў рашэнне прыняць партарганізацыі калгаса «Кастрычнік» аб прыёме кандыдатам у члены партыі знатнага коноха БССР, ордэнаоца, депутата Вярхоўнага Совета СССР — тав. Батовіка Нікіту Ермалавіча.

У сваёй заяве тав. Батовік піша:

«Праму партыйную партарганізацыю

прыняць мяне кандыдатам у члены Усеаюнаўскай камуністычнай партыі больш шэвікоў. Я абавязваюся добрасумленна выконваць статут і праграму нашай партыі і ўсе даражэнні партарганізацыі. Я не пашкадую сваё сіла, а калі спатрэбіцца, і свайго жыцця за справу партыі Леніна — Сталіна».



Засядаючы райвыканкам арганізаваў месячныя курсы па падрыхтоўцы сельсаветаўнага агляда — скартэраў сельсаветаў, на здымку: прапаніст тав. ЧЭРНЫК чытае на курсах лекцыю па падрыхтоўцы.

# ФАШЫСЦКАЯ АГЕНТУРА ў ЧЭХАСЛАВАКІ

Больш двух месяцаў пануе напружанне ў чэхаславацкай урадавай каліліцы. Напружанне гэта выклікана новымі атакамі чэхаславацкай аграрнай партыі (партыі буйных памешчыкаў і кулякоў) на знешнюю і ўнутраную палітыку чэхаславацкай дзяржавы.

У сваіх апошніх выступленнях на сходах і ў цэнтральных органах — газеце «Венков» старшыня гэтай партыі Рудольф Беран выказаўся за распырненне ўрадавай каліліцы за кошт адной з самых рэакцыйных партый Чэхаславакіі, кіраўніком якой да сваёй смерці быў вядомы рэакцыянер Крамарж, — партыі «Народні С'едноені», а таксама ірэдэнтэўска — партыі славацкіх клерыкалаў-аўтанамістаў. Самае галоўнае, што на старонках цэнтральнага органа самай буйнай урадавай партыі кіраўнік яе адкрыта заявіў аб неабходнасці прыняцця ва ўрад гітлераўскага агента ў Чэхаславакіі — кіраўніка судэта-нямецкай фашысцкай партыі Генлейна.

Аб'яўляючы ў канцы студзеня пленум цэнтральнага камітэта аграрнай партыі не толькі выразіў поўнае падвер'е лініі паводні Берана, але і, як паведамляюць чэхаславацкія газеты, аднадушна і з захапленнем выказаў сваю поўную згоду з поглядамі старшыні і заявіў, што ён прымае на сябе поўную сумесную адказнасць».

Аграрная партыя з'яўляецца самай буйнай і моцнай з усіх ваалічных партыяў, якія ўваходзяць у склад каліліцынага ўрада Чэхаславакіі. Аграры маюць партфель прэм'ер-міністра і міністраў ўнутраных спраў, напывальнай абароны і земляробства.

З даўняга часу марай правага фашысцкага крыла аграрнай партыі з'яўляецца правядзенне ў галіне ўнутранай палітыкі метаду «шыврай руху», выгнаненне з урада «сацыялістаў», прыняццё ва ўрад судэта-нямецкай фашысцкай партыі Генлейна, гэтай

— О —

I. АЛАЎ

— О —

прамой агентуры Гітлера. У галіне знешняй палітыкі гэта правае крыло выдзе кампанію супроць саюзнага дагавора з Францыяй, за скасаванне пакта ўзаемнай дапамогі з СССР, яно арыентуецца на фашысцкую Германію, заігравае з Італіяй і іспанскімі мяцельнікамі.

У час апошніх выбараў прэзідэнта ў 1933 г. правае крыло гэтай партыі прапавала падтрымліваць баральбу фашысцкай партыі Крамаржа супроць кандыдатуры ілнерарынага прэзідэнта Чэхаславакіі — доктара Бенеша.

Чэхаславацкая аграрная партыя ператварылася зараз у перадавы атрад чэхаславацкай рэакцыі. Ілнер ужо няма сумнення ў тым, што яна поўнаасцю перайшла на палітыку свайго правага фашысцкага крыла.

Паведамленне чэхаславацкай прэсы аб тым, што ў сучасны момант вядуцца перагаворы аб рэарганізацыі чэхаславацкага ўрада, сведчыць, што аграры прадаўжаюць свае авантуры. Яны дабіваюцца ўсім сіламі стварэння так называемага «ўрада канцэнтрацыі», шляхам уключэння ў яго склад прадстаўнікоў рэакцыйных партыяў, партыі буйнай фінансавай і прамысловай буржуазіі, славацкіх клерыкалаў і гітлераўскай судэта-нямецкай партыі Генлейна.

Ажыццэўнае гэтага плана не толькі ўзманіла-б рэакцыю, але і распырнала-б уплыў аграрнай партыі ва ўрадзе і дало-б магчымасць апошняй змяніць яго ўнутраную і знешнюю палітыку.

У выніку перагавораў высветлілася, што фашысцкае крыло славацкай клерыкальнай партыі, узначальваемае Сідарам, дабіваецца поўнай аўтаноміі Славакіі на аснове перагляду чэхаславацкай канстытуцыі. Гэта фашысцкае крыло славацкіх клерыкалаў знаходзіцца ў блоку з партыяй Генлейна, і няма сумнення ў тым, што гэтыя правакацыйныя перагаворы, накіраваныя да расчленення чэхаславацкай дзяржавы, прыктыкваны фашысцкай, гітлераўскай агентурай.

«Сацыялістычныя» партыі, якія ўваходзяць ва ўрадавую каліліцу, хіла раней і выказваліся супроць рэарганізацыі ўрада, ілнер заняў вельмі няпэўную бытаную пазіцыю. Больш таго, міркуючы на тону газет гэтых партыяў, не выключана магчымасць іх кампраміса з рэакцыяй.

Карыстаючыся напружаннем у чэхаславацкай каліліцы, гітлераўская агентура ў Чэхаславакіі — судэта-нямецкая партыя Генлейна апошні час яшчэ больш узманіла сваю падрыхтоўку да работ. На мітангу ў г. Шлукува генлейнаўцы Май і Тшакар выступілі з патрабаваннем аўтаноміі славацкіх немцаў. У сваіх выступленнях, пагражаючы чэхаславацкаму ўраду, яны заявілі, «што калі Прага не ўступіць, то гэты праект прывядзе ў выкананне Еўропа».

У п'янах падрыхтоўкі фашысцкай Германіі да вайнаў, які агульнавядома, вельмі істотную роль адыгрывае захват Чэхаславацкай рэспублікі, якая з'яўляецца плацдармам на шляху праоўвання «трэцяй імперыі» на паўднёвы ўсход Еўропы і ў Балканскія краіны. У гэтым плане чэхаславацкая праблема набыла асаблівую астрыю, бо германскія фашызм разлічвае нанесці першы ўдар Чэхаславакіі. Рыхтуючыся да гэтага нападу, фашысцкая Германія пабудавала на гра-

ніцах Чэхаславакіі густую сетку ўмацаванняў, якія маюць аўна наступальны характар. У раёне Дебаў, Дрэздэн, Вурцэн, Цюэн, Лейпцыг пабудаваны шматлікія аэрадромы, казармы і іншыя ваенныя пабудовы. У Лгішцы і Брэслаўцы размешчаны паветраныя эскадрылі. У раёне Дрэздэна сканцэнтравана больш 100 тысяч германскіх войскаў.

Побач з гэтым наглядна ўзмацненая дзейнасць гестапа, якое навадзіла Чэхаславакію сваімі агентамі, праінакчымі на чэхаславацкую тэрыторыю і праз граніцы іншых дзяржаў. Зношэ-палітычны аддзел нацыянал-фашысцкай партыі, замежныя арганізацыі гэтай-жа партыі, «Саюз немцаў за граніцамі» (ФНД), разведка рэйхсвера зааыяляюць у Чэхаславакію сотні шпіянаў для дыверсійнай, падрыхтоўкі работ і тэрарыстычных актаў супроць антыфашыстаў.

Германскія фашызм праводзіць актыўную падрыхтоўку шпіёнскую работу таксама праз сваю агентуру, праз судэта-нямецкую партыю Генлейна. Генлейн імкнецца расцягнуць Чэхаславакію і знішчыць яе незалежнасць. Генлейнаўцы, на прыкладу гітлераўцаў, арганізуюць бандытскія налёты на сваіх палітычных праціўнікаў; такія выпадкі, у прыватнасці, мелі месца ў г. Грўне, у Карлавіх Варах (у Карлсбургу), дзе банды гітлераўцаў, узброеныя гумынай дубінай, нападлі на рал сколаў нямецкіх сацыял-дэмакратаў і моладзі.

Апрача таго, па дзях чэхаславацкай газеты «Галло Навіны» судэта-нямецкая фашысцкая партыя мае апарат тайнай агентуры, які фактычна з'яўляецца аддзяленнем гестапа ў Чэхаславакіі.

Пры генлейнаўскай агентуры гестапо створаны атрады пад назвай «атрады аховы парадку», якія носяць аналагічную германскім ударным атрадам (СА) форму.

Фашысцкая Германія кіруе работай генлейнаўцаў у сваіх афрэйцкіх мэтах, падрыхтоўваючы мнж на тэрыторыі Чэхаславакіі. Невыпалкова Гітлер у сваёй апошняй прамоўе ў рэйх-

# ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЭ АБ ПАКЛЭПНІКУ І ЯГО АПЕКУНАХ З РАЙКОМА ПАРТЫ

(Ад нашага спецыяльнага карэспандэнта)

Сталіні! Цэнтральны Камітэт нашай партыі японна вучыў і вучыць уважліваму палыходу да члена партыі, асабліва калі вырашаецца важнейшае для камуніста пытанне — аб прабаванні яго ў радах ВКП(б). Студзеньскі Пленум ЦК ВКП(б) рашуча асуляў воражую большавізму практыку выключэння чэсных камуністаў з партыі ў парадку перастрахоўкі і фальшывай пільнасці.

Аднак і зараз у партарганізацыйных ёсць нямаля фактаў, калі пасабнікі гнусоўчых ворагаў народа — кар'ерысты-камуністы, беспрыныццёвыя крыкуны — стараюцца выслужыцца на выключэнне з партыі. Для сваіх брудных мэтаў узадоўжы паклікі на чэсных камуністаў, без разбору, у парадку перастрахоўкі выключалі з партыі ні ў чым не вінаватых людзей.

Адным з такіх тыповых кар'ерыстаў-пакліпнікаў з'яўляецца парторг чавускага райсапжыўсаюза Самусёў. Ён сваёй паказнай пільнасцю, каб захаваш с'езау выключна драную работу і бізлдеўнасць у райсапжыўсаюзе, распырляецца на іх розныя фальшывыя.

Так, за адзін толькі месяц з партарганізацыі райсапжыўсаюза, якая налічвала 7 чалавек камуністаў, было выключана 5 чалавек. Адноў з афр пакліпні Самусёва з'явіўся член партыі тав. Марозаў. Хто такі Марозаў? Ён быў работнік-грузчык Жлобіцкага д'по, сын п'ятоматнага рабочага. Браты яго ўсе работны. Сам ён з 1922 года член ЛКСМ, з 1928 года ў рада партыі. За ўвесь час прабавання ў рада партыі выконваў рад аднаасобных даражэнняў. І вось Самусёў адным з партыйных сходаў гаворыць вялікую абвінавачуючую прамоў: «Мноў ўстаноўлена, што Марозаў увесь час таварыш контррэвалюцыя (?); быў у сувязях з ворагамі народа, абараняў іл, разам з ім п'янтаваў. Зрываў калгасныя кірмашы, штучна ствараў чаргі і т. д.»

Замест таго, каб правярць факты, партарганізацыя пайшла на паваду ў пакліпніка, і т. Марозава выключыць з рады партыі. Ім ствараюць немагчымыя ўмовы, над сям'ёй твораць розныя беззаконні, павабляюць нармальныя кватэрныя ўмовы і інш.

Але на гэтым справа не канчаецца. Самусёў дзейнічае далей. Ён хутка дабіваецца выключэння з кандыдатураў партыі жонкі Марозава — Лешчаковай «за невыкраніць свайго мужа — ворага народа», збірае «матэрыялы» і выключыць з партыі члена КП(б) тав. Аранзон — былога рабочага-гарбара, прапучага ў раёне на мабілізаванні ЦК КП(б) в 1933 года. Яго Самусёў абвінавачвае ў трапкісцім выступленні і абароне «ворага» Марозава, супроць выключэння ягога асеміліта галасаваш на партыйным сходе тав. Аранзон. На падставе пакліпніцкіх матэрыялаў Самусёва быў таксама выключан з партыі тав. Клімянюк.

Такі-ж метад Самусёў ужываў і ў адноснах да чэсных беспартыйных работнікаў, прышываючы ім ярлыкі спекулянтаў, ворагаў (Хазап, Вепрынскі, Даніловіч). Некаторыя чэсныя работнікі беспадстаўна адлязалі пад суд. Зараз тт. Лешчакова, Аранзон і Клімянюк адноўлены ў партыі. Ілжывымі аказаліся і матэрыялы на тав. Марозава. Аднак раённая начальства не супакоўваецца, убуджае судовую справу. На судзе зноў-такі, у якасці сведка, выступіла Самусёў і абвінавачвае тав. Марозава ў зрыве кір-

ша, халпа Самусёў добра ведаў, што тав. Марозаў у дні кірмаша быў на раёне, выконваў аднаасобнае даражэнне райкома партыі. Не разабраўшыся ў сутнасці справы, народны суд праоуджае тав. Марозава да 6 месяцаў прымусоўчых праў.

Вярхоўны суд БССР скасаваў няпраўдлівае рашэнне народнага канчатковае рабілітаваў тав. Марозава, аднавіўшы яго на раёнай работне з выплатай за вымушаны прагуд.

Такім чынам, прагудлены абвінавачаны тав. Марозаў аказаліся вышчлененым, пакліпнікім. Аднак пытанне аб яго партыйнасці і зараз асталася не вырашаным. Райком партыі тры разы разглядаў справу тав. Марозава і ўсё-ж не знайшоў большавіцкай мужнасці выправіць дапушчальную памылку, грубае самавольства ў адносінах да члена партыі.

На апошнім паслядзінні райкома партыі (5 сакавіка) прынята наступная стапанова: «Справу перадаць на разгляд партыйнай партыйнай арганізацыі РВК», у той час, калі тав. Марозаў выключыўся з партыі партарганізацыя райсапжыўсаюза, на ўточне якой ён знаходзіцца.

Пакуль ідуць спрэчкі, хто павінен разглядаць справу, райком старанна зьявіўся адпужаным новых, дадатковых кампраметуючых матэрыялаў на тав. Марозава. Палыхаюцца старыя зр'ішчы, праводзіцца рэвізія за час яго работы ў гарпо ў 1935—86 гг.

— А можа што-небудзь знойдзецца, — супакоўвае сябе сакратар райкома тав. Падалья. Такая палыха сакратара райкома зусім зразумела, калі ўспомніць характар яго выступлення на сходе партыйнай партыйнай арганізацыі, пры выключэнні з партыі тав. Марозава. Там Падалья гаварыў: «Марозаў звязан з ворагамі народа, яго пакінуць у партыі нельга, бо ўся яго дзейнасць контррэвалюцыяна».

Як відаць, гонар мундзіра с



# ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

## БУЙНАЯ ПЕРАМОГА КІТАЙСКИХ ВОЙСК

ХАНЬКОУ, 19 сакавіка. (БЕЛТА). Камандуючы фронтам Цяньцзін-Пучжоускай чыгункі генерал Лі Цзун-жэнь па тэлеграфу паведаміў, што кітайскія войскі нанеслі цяжкае паражэнне групе японскіх войск колькасцю ў 10 тысяч штыкоў, якая дзейнічала ва ўсходняй частцы правінцы Шаньдунь. Гэта група прапала атакаваць з паўночнага ўсхода Сюйчжоу (важны стратэгічны пункт на пераходзіні Цяньцзін-Пучжоускай і Лунхайскай чыгунак).

Разбітыя кітайскія войскі японцы ўцякаюць у беспарадку. Кітайскія войскі прадаўжаюць наступленне на поўнач. 18 сакавіка часткі кітайскіх войск дайшлі да Тантоучжэнь (за 30 кілометраў на поўнач ад Лін-І). Раён Лін-І поўначню ачышчаны ад японскіх атрадаў. У часе бою кітайскія войскі адбілі ў японцаў вялікую колькасць ваеннага снаражэння.

Гэтай перамозе кітайскіх войск вялікую дапамогу аказалі буйныя партызанскія атрады, якія аперыруюць у правінцы Шаньдунь.

### У ПАУНОЧНЫМ КІТАІ

ХАНЬКОУ, 19 сакавіка. (БЕЛТА). Прадстаўнікі кітайскага штаба паведаміў, што становішча кітайскіх войск у правінцы Шаньсі за апошнія дні значна паляпшылася. Дзейнічаючы там 250 тысяч кітайскіх войск поўначню захаваюць безвольнасць і вядуць контр-наступленне на японцаў. Сем японскіх дывізіяў былі ўцягнуты кітайскімі войскамі ў горны рэён і аказаліся, такім чынам, не ў стане весці актыўныя наступальныя аперцыі: 2 тысячы японскіх салдат адступілі зараз з раёна Хэцзяня да Ліньфэня. На ўсход ад Ліньфэня кітайскія войскі адбілі ў японцаў Чжанцзянь.

У паўднёвай частцы правінцы Шаньсі японскія войскі прадаўжаюць адступіць на поўнач ад ракі Хуанхэ. Па вестках штаба 8-й нацыянальна-рэвалюцыйнай арміі, дывізія пад камандаваннем Лю Бо-чэня 16 сакавіка пачала наступленне на паязковы горад Лінчэнь (у паўднёва-ўсходняй частцы правінцы Шаньсі). У выніку бою тут японцы страцілі 100 чалавек забітымі.

### У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ

ШАНХАЙ, 19 сакавіка. (БЕЛТА). На фронце правінцы Чжэцзян кітайскія войскі занялі важнейшыя стратэгічныя пункты ў раёне горада Ханчжоу. У руках кітайскіх войск знаходзяцца гарады Хайнін, Чуньцэ (Шымынь), Юйхай і Хучжоу. Хучжоу быў заняты кітайскімі войскамі 15 сакавіка ў выніку жорсткага бою, які прадаўжаўся з 24 гадзін. 16 сакавіка ў раёне Ханчжоу аэскадрылля кітайскіх самалётаў падвергла моцнай бомбардзіроўцы японскія палітэі. Больш 20 японскіх самалётаў, якія знаходзіліся на аэрадроме каля Ханчжоу, у выніку бомбардзіроўкі былі разбураны.

НАЛЕТЫ ЯПОНСКАЯ АВІАЦЫІ  
ХАНЬКОУ, 18 сакавіка. (БЕЛТА). 16 сакавіка 48 японскіх самалётаў бомбардзіравалі чыгункі і ўскраіны горада Кантона. Пры бомбардзіроўцы пацярпела поезд, які ішоў па Кантон-Ханьжоускай чыгункі, было забіта 20 чалавек і ранена 30.



На спадрых прыстанях р. Сысычан разгарнулася падрыхтоўка да лесасплаву. На фэдзімку — лепшыя вочныя-кавалеры сельскагаспадарчай арміі імя Варашылава, Пухавіцкага раёна, т. Васылюк, Дудко і Гузік на прыстані Давідаў Берэг падрыхтоўваюць лес да сплаву.

## АРГАНІЗАЦЫЯ ў МЕНСКУ ТРОХ ГАРАДСКІХ РАЁНАУ

Улічваючы значны рост насельніцтва Менска і неабходнасць набліжэння кіраўніцтва саветаў да насельніцтва, прэзідыум ЦВК БССР паставіў арганізаваць у горадзе Менску тры гарадскія раёны: Сталінскі, Варашылаўскі, Кагановічкі.

Прэзідыумам зацверджаны граніцы раёнаў і прапанавана Менскаму гарадскому савету да 25 сакавіка гэтага года стварыць арганітэты райсаветаў па Сталінскаму, Варашылаўскаму і Кагановічкім гарадскім раёнам.

## ЗАМЕЖНЫ ГАНДАЛЬ СССР ЗА 1937 ГОД АКТЫЎНЫ ГАНДЛЁВЫ БАЛАНС

Агульны абарот замежнага гандлю Савецкага Саюза за 1937 год склаў 8.069,9 млн. рублёў, або на 355,3 мільяна рублёў больш, чым у 1936 годзе.

З агульнай сумы знешнегандлёвага абароту за прапашыты год 1.728,6 млн. рублёў складала экспарт і 1.341,3 млн. рублёў — імпарт. Такім чынам, замежны гандаль СССР мае актыўнае сальдо гандлёвага балансу за мінулы год у суме 387,3 млн. рублёў.

За 1937 год з СССР вывезена на 436,4 млн. рублёў лесаматэрыялаў. Гэта — на 78 млн. рублёў больш, чым у 1936 годзе. Хлеба ў зерне за мінулы год экспартавана на 257,6 млн. рублёў, або на 221,7 млн. руб. больш, чым за 1936 год, баваўны — на 65,8 млн. рублёў, супроць 3,3 млн.

рублёў у 1936 годзе. Аўтамабіляў, трактараў і запасных частак да іх вывезена на 23,6 млн. рублёў — супроць 14,1 млн. рублёў за 1936 год, машын і заводскага абсталявання экспартавана за мінулы год на 13,2 млн. рублёў, або на 8,1 млн. рублёў больш, чым за 1936 год і т. д.

Тэхніка-эканамічная незалежнасць СССР дазваляла абмежаваць імпарт зацэпкі тэхнічна пераважнага абсталявання, розных навінак і некаторых відаў дэфіцытнай сыравіны (каучук, джут, манільская паяна, кава, какао і інш.).

У гандлёвым абароце з СССР у 1937 годзе першае месца займае, як і ў 1936 годзе, Вялікабрытанія, другое — Злучаныя Штаты Амерыкі. (БЕЛТА).

### ПЕРАД ПАЧАТКАМ ТОРФАСЕЗОНА

**ПЫТАННЕ, ПАТРАБУЮЧАЕ ВАРШАННЯ**

У Бабруйскім раёне бесь рад тарфяных балот (Пажыльскі Мох, Яліні Мох і інш.), якія маюць прамысловае значэнне. Але прэзідыум райвыканкома да гэтага часу не вырашыў пытання аб перадачы іх для эксплуатацыі. У той жа час мясцовыя прадпрыемствы вымушаны завозіць торф з Украіны і іншых мясцовасцей.

Наркамінспром павінен заняцца гэтым пытаннем. Бесць усе магчымасці падрыхтаваць гэтыя балотныя масівы да сезона гатага года.

Інжынер **БЯЛЕВІЧ**.

**ТОРФ НЕ ВЫВОЗІЦА З БАЛОТ**

Торфавод імя Даўмана (Сіроцінскі раён) абавязан забяспечыць торфам рад цапельных і чарпачных заводаў Віцебска. Але ён сістэматычна недагружае торф, чым зрывае нармальную работу цапельных заводаў №№ 31 і 32 і чарпачных заводаў №№ 11 і 13.

На 9 сакавіка на торфаводзе ляжала вывезенага торфу 6.000 тон, што складае, прыкладна, 30 проц. уоёй выпрацоўкі 1937 года. Ні сіроцінскі райком партыі, ні райвыканком, ні дырэктары торфавода нічога не робяць для таго, каб хутка вывезці ўвесь торф з балот і адгрузіць яго прадпрыемствам Віцебска.

**Б. С. ЛЯШЧЫНСКІ.**

### ГОРКАЎСКІЯ ДНІ

У сувязі з 70-годдзем з дня нараджэння вялікага рускага пісьменніка Аляксея Максімавіча Горькага з 20 па 30 сакавіка на ўсіх прадпрыемствах, установах і навучальных установах Менска, згодна рашэння гаркома КП(б)Б, будуць праведзены даклады, гутаркі і ўрачыстыя сходы, прысвечаныя памяці класіка пролетарскай літаратуры.

22 сакавіка ў Доме партыйнага актыва адкрыцца выстаўка твораў А. М.

Горькага і літаратуры аб Горкім. 28 сакавіка ў дзень нараджэння Аляксея Максімавіча тут адбудзецца аб'яднаная ўрачыстая пасляжэніе гаркома КП(б)Б, гарсовета, Акадэміі навук БССР і саюза савецкіх пісьменнікаў БССР.

У гораўскія дні на прадпрыемствах Менска адбудуцца чыты твораў М. Горькага. На буйнейшых прадпрыемствах будуць выпушчаны спецыяльныя нумары шматтыражкі і насценгазет, прысвечаныя А. М. Горькаму.

### ПЕРАД АДКРЫЦЦЁМ НАВІГАЦЫІ

21 сакавіка ў Чэрныябылі — затона Дняпра-Дзвінскага пароходства адпраўляецца ў першы пасажырскі рэйс на Мозыр парохад «Чырвоная зорка».

Шэсць пароходаў, зімаваўшых у Чэрныбыльскім затоне, выходзяць ў гэты дзень ў вярхоўі р. Прыпяці для пагрузкі лесам. На астатніх рэках БССР навігацыя адкрыцца ў бліжэйшыя дні.

Адпраўляецца новая пасажырскія лі-

ні Мозыр—Нароўля, Магілёў—Стара-Быхаў і Барысаў—Броды. Увядзення ў эксплуатацыю, галоўным чынам, на р. Сож у Гомелі 5 новых гаагенератарных капераш для абслугоўвання прыгараднага руху.

У надыходзячым навігацыйным Дняпра-Дзвінскае Дзяржпароходства павіна перавезці 1.400 тысяч тон розных грузаў, пераважна лясных.

### СПАЖЫВЕЦКАЯ КААПЕРАЦЫЯ ДА ВЕСНАВОЙ САЎБЫ

Спажывецкая кааперацыя БССР рыхтуецца да абслугоўвання вясновай саўбы. У калгасе рэспублікі адкрыта 296 ларкоў, з якіх 207 ужо адкрыты ў калгасе Страваскага, Брагінскага, Вялікалітвы, Мехавіцкага, Чырвоноўскага, Дзвінскага, Гароднінскага і інш. раёнаў. Абсталяваны 16 аўтамабіляў для абслугоўвання калгасоў Жыткавіцкага, Тураскага, Слуцкага і інш. раёнаў. Акрамя таго непазрань у паліцыя брыгады будуць дастаўляць розныя галантарэйныя, калідэцкія і будзельныя тавары 295 конных развозак і

1.234 развозычкі. Раёны сталовыя і рэстараны арганізуюць 117 перасованых буфетаў.

Пачаўся ўжо завод у раёны тавараў, прызначаных для продажу калгаснікам і часе пасевнай кампаніі. Велкасаюз заарадуў да адпраўкі зманаванай пасуды на 70 тыс. рублёў, ашыканавана і на 100 тыс. рублёў, чыгунку зманаванай і чорнага на 280 тыс. рублёў, шорнага вырабаў на 1.170 тыс. рублёў і т. д. Ужамінуся таксама завод цукру і іншых бакалейных тавараў.

## АНСАМБЛЬ ЧЫРВОНААРМЕЙСКОЙ ПЕСНІ І ПЛЯСКІ ВАЕННАГА ВУЧЫЛІШЧА

У гэтым годзе ансамбль чырвонаармейскай песні і пляскі Менскага ваеннага вучылішча значна вырас за лік новага навушэння. Маладыя курсанты, камандзіры, настаўнікі, жонкі нацсклада — вось хто ўваходзіць у ансамбль. Маладыя курсанты Бурнаў, Шпакаў, Кудраўнаў, Бенчанка і іншыя актыўна ўдзельнічаюць у яго рабоце. Выключную цікавасць і любоў да разгортвання мастацкай самадзейнасці праўляюць жонкі камандзіраў Нікалаева і Марозова і работніцы сталовай Гарэлава і Мамонава.

Усе 65 удзельнікаў ансамбля ўвесь свой вольны час аддаюць развучэнню песень і танцаў. Ансамбль часта выступае ў тэатрах горада, у рабочых клубах, у Доме Чырвонай Арміі і ў чырвонаармейскіх каспах. У яго рэпертуары песні аб Сталіне, песня аб Варашылаве, беларускія народныя песні і танцы.

Трэба адзначыць адданую работу кіраўніка ансамбля тав. Хургіной.

**С. БРЫЖАНЬ.**

### БІБЛІЯТЭКА ЧЫГУНАЧНАГА КЛУБА

Бібліятэка жлобінскага чыгуначнага клуба «Стрыжыны» налічвае 15.000 тамоў кніг. Створы іх творы Маркса, Леніна, Сталіна, творы Пушкіна, Гоголя, Чэрнышэўскага і сучасных пісьменнікаў. Бібліятэка таксама багата і тэхнічнай літаратурай.

Звыш 1.500 рабочых, служачых і інжы-

нера-тэхнічных работнікаў вулаа в'аўляюцца настайнымі чытачамі бібліятэкі. Штодзённа яна абслугоўвае 50—70 наведвальнікаў. Найбольш актыўныя чытачы — камасолы Майсак, пенсіянер тав. Батурын і інш.

**Л. ЛЕУЧАНКА.**

### ЖЫЛЛЁВА-БЫТАВОЕ БУДАЎНІЦТВА НА ТОРФЗАВОДАХ

У гэтым годзе значна расшыраецца жыллёва-бытавое будаўніцтва на торфавых заводзях Белдзяржторфа. На будаўніцтва жылля дамоў, яселі, магазінаў, амбулаторыі і інш. асцягана звыш 4 мільянаў рублёў. На Асіпторфе будзе пабудавана 6 новых інтэрнатаў па 70 чалавек кожны, адзін 8-кватэрны дом для сямейных і новага лася. Будуць пабудаваны 6 інтэрнатаў на торфавых заводзях імя Орджанікідзе, Смалявіцкага раёна, з інтэрнатаў і яселі на заводзе «Чырвоны сцяг». Новая хлебапачарні ўступіць у строй на Асіпторфе, у Міханавічах і Бродне-Гайна, Барысаўскага раёна. На торфаводзе «Чырвоны сцяг» будзе пабудавана школа-самігодка і адзін 8-кватэрны дом.

### НА САМАЛЁЦЕ — У ДАПАМОГУ ШКОЛЕ

Самалёт «СССР Н-1797» агітэскадрыллі імя Максіма Горькага, які робіць палёт па БССР, пабываў ужо ў Вабруйскім, Кіраўскім, Кілічэўскім, Журавіцкім, Магілёўскім і Крычаўскім раёнах. Акіпаж самалёта, у які ўваходзіць пілот т. Арлоў, борт-механік тав. Іофе, карэспандэнт «Звязды» і інспектары Наркамасветы, наведваў 23 школы.

Кожны прылёт самалёта ў раённыя цэнтры і школы в'аўляюцца сапраўдным падзеям у жыцці вучняў. Пілот тав. Арлоў амаль у кожным раёне праводзіць з імі гутаркі аб савецкай авіяцыі. За час свайго пералёту на самалёце падмяліся ў паветра 120 лепшых настаўнікаў і вучняў-выдатнікаў.

### ПОСПЕХІ ШТАНГІСТАЎ І БАНСЁРАЎ

17 і 18 сакавіка ў памяшканні Дзяржаўнага тэатра юнага гледача аб'яднаныя спартоўцы асабіста прышчыналі на штанге і боксу. У іх прынялі ўдзел 32 штангісты і 8 пар боксёраў Менска, Віцебска, Гомелі, Магілёва, Барысава.

Выступіўшы ў спартоўніцы сусветнага рэкордсмена на штанге Дамітравіч Наумаў (Віцебск, «Спартак» — цяжкага вага) па лепшым рэкорды БССР, вымаўшыя дзевяць рукамі 117,6 кгр. і вымаўшыя 102,2 кгр. У гэтым спартоўніце прыняў ўдзел адзін з лепшых штангістаў сярэдняй вагі Канстанцін Мілеў (Менск, «Тэмпа»), які выраваў дзевяць рукамі 107,7 кгр. і штурхнуў дзевяць рукамі 140,8 кгр. Майстар-штангіст СССР Наум Іваніцкі (Менск, «Дынама») даў агульную суму для найлагоднейшай вагі 270 кгр., замест ранейшых 267,5 кгр. На боксу заваявалі званне чэмпіёна БССР т. Кузняўкоў (Менск, «Спартак») на найлагоднейшай вазе і Каленіцкі (Менск, «Спартак») — па лягчайшай вазе.

### Ад рэдакцыі

14 верасня 1937 года ў «Звяздзе» быў змешчаны артыкул тав. Р. Фрэмкова «Хто ўзначальвае дзяржаўную бібліятэку». Абвінавачанні, высушныя ў артыкуле супроць былога дырэктара бібліятэкі тав. Сімановіча ў сувязях яго з ворагамі народа, пры раследванні не падвердзіліся.

### Дзёнік

— Чарговыя валантэрыны прапагандастаў па гісторыі ВКП(б) адбудуцца ў Доме партызан 28 сакавіка ў 6 гадзін раніцы. МЕНІАРКОМ КП(б)Б.

Намеснік адназначнага рэдактара **І. М. ОФЕНГЕЙМ.**

Беларускі Дзяржаўны Драматэатр  
21 сакавіка Абел. № 14. **ВЕПАКАВНАЯ СТАРАСЦЬ**

Суваны кіноаэтар «Чырвоная зорка» **ВЯЛІКІ ГРАМАДЗІННІ**

Суваны кіноаэтар «Палетарыі» **БАГАТАЯ ПЯВЕСТА**

Суваны кіноаэтар «Ітарнапальчаль» **ГАРАЧЫЯ ДЗІЯЧЫ**

**МЕНСКАЯ КАНТОРА БЕЛПРАМГАНДЛЯ**  
ПАСІЯ КАПАТАЛЬНАГА РАМОНТУ

**УНОЎ АДКРЫТ КАПАТАЛЬНЫ МАГАЗІН № 42**  
(Савецкая, 81, супроць кіно «Чырвоная зорка»)

у МАГАЗІНЕ ЕСЦЬ ВЯЛІКІ АСАРТЫМЕНТ ТАВАРАЎ па наступных аддзелах:

ПАСУДА-ГАСПАДАРЧЫ	СКАВЯНА-МЕТЫЗНЫ	ЭЛЕКТРА-ФОТО, РАДЫЁ	І МАСТАЦКІ
-------------------	-----------------	---------------------	------------

магазін працуе з 9 г. раніцы да 8 г. вечара.  
ПАСУДА ПРАДАВЕЦА ВЫКЛЮЧНА ў МЫТЫМ ВЫГЛЯДЗЕ.

Па жаданню пакупніка куплены тавар ДАСТАЎЛЯЮЦА на дом БЯСПЛАТНА. ДЫРКІНІЯ.

ДА ВЕДАМА АРГАНІЗАЦЫІ СПАЖЫВЕЦКАЯ КААПЕРАЦЫІ У СЕЛЬСКИХ МЯСЦАВОСЦАХ І ў ГАРАДАХ І ПРАМЫСЛОВАЯ КААПЕРАЦЫІ ў ГАРАДАХ.

Пастававай СНК СССР ад 3 лютага 1938 г. уведзена

**ДАБРАВольнае СТРАХАВАННЕ МАЕМАСЦІ СПАЖЫВЕЦКАЯ І ПРАМЫСЛОВАЯ КААПЕРАЦЫІ.**

У сувязі з гэтай пастававай Цэнтрсаюзі ў Федэрацыйнае заклочы ўмовы в Галоўным упраўленні Дзяржстраха БССР у г. Менска, згодна якіх усе арганізацыі спажывецкай кааперацыі ў сельскіх мясцовасцях і ў гарадах і прамысловай кааперацыі ў гарадах для заключэння СТРАХАВАННІ і ўнёскі ПЛАЧЫЦЬ: АДНА ЧАСТА ПАПЯРЭДЖАВА АРГАНІЗАЦЫІ ў КАВАНЫХ СИСТЭМАХ, якія яшчэ не падлілі ЗАВІУ і НЕ ўНЕСЛІ ПЛАЧЫКОС, ШТО НЕАБХОДНА НЕАДСІДЛА ЗАКЛЮЧЫЦЬ СТРАХАВАННІ, КАВ ЗАВЯСПЕЧЫЦЬ АПЛАТУ МАГЧЫМЫХ СТРАТ У СВЯЗІ МАЕМАСЦІ.

УПРАЎЛЕННЕ ДЗЯРЖСТРАХА НКФ БССР

ДАВОНДНІ ДА ВЕДАМА ўсіх УКАЗАНЫХ ВШЫЙ АРГАНІЗАЦЫІ, ШТО АПЛАТА СТРАТ У МАЕМАСЦІ АД ОТЫХІЯНЫХ ВЕЛІЧЫНАў БУДЗЕ ПРАВОДЗІЦА ВЫКЛЮЧНА ТЫМ АРГАНІЗАЦЫІ, якія ЗАКЛЮЧЫЛІ СТРАХАВАННІ і ўНЕСЛІ ПЛАЧЫЦЬ: АДНА ЧАСТА ПАПЯРЭДЖАВА АРГАНІЗАЦЫІ ў КАВАНЫХ СИСТЭМАХ, якія яшчэ не падлілі ЗАВІУ і НЕ ўНЕСЛІ ПЛАЧЫКОС, ШТО НЕАБХОДНА НЕАДСІДЛА ЗАКЛЮЧЫЦЬ СТРАХАВАННІ, КАВ ЗАВЯСПЕЧЫЦЬ АПЛАТУ МАГЧЫМЫХ СТРАТ У СВЯЗІ МАЕМАСЦІ.

УПРАЎЛЕННЕ ДЗЯРЖСТРАХА НКФ БССР.

**САРТАВОЕ НАСЕННЕ**  
агародных культур, кармавых караньплодаў і кармавой капусты

**прадае „СОРТСЕМОВОШЬ“**

БЕЛАРУСКАЯ РЭСПУБЛІКАНСКАЯ КАНТОРА

ПРАЗ СВАЮ ГАНДЛЁВУЮ СЕТКУ.

Дары адкрыты ў МЕНСКУ (на рынках — Крытым, Чарэвскім і ўплыкі 2-а Кастрычніцка), у ПОЛАЦКУ, ВІЦЕБСКУ, МАГІЛЁВЕ, РАГАЧОВЕ, БАБРУЙСКУ, АСІПІ, ПАВІЧАХ, ЦЕРАХОЎЦЫ, СІУЦІКУ, ГОМЕЛІ, КОБЫЛІ, ЖЛОБІНЕ і БЕТЫ.

У бліжэйшыя дні будзць адкрыты дары ў Оршы, Барысаве, Дрысе, Гарэду, Леане, Лепаці, Дубровне, Горках, Шклове, Ушацка, Вараўшчы, Вешнякоўшчы, Сіроціне, Талачыне, Чарэці, Скавічыцах, Гітоўску, Выхаце, Чавусах, Крычаў, Калынінцах, Касцюковічах, Буда-Каталеве, Паўлюках, Гуску, Стрыж-Дзятках, Любін, Рачыні, Дубровні, Хойніках, Ельску, Капатэвічах і Петрыкавічах.

ПРЫМАЮЦА ЗАЯВКІ ад саўгасу, калгасу і інш. арганізацый для вопыску насення са складу «Сортсемош». Адрас: г. Менск, рог. Коммунальнай і Энгельса, 16/11.

БЕЛКАНТОРА «СОРТСЕМОВОШЬ».

Беларуская рэспубліканская кантора „САЮЗУЦІЛЬ“  
Менск, вул. Дзям'яна Беднага, 8, тэл. 22-153, 22-156, 24-610.

ПРАВодзіць

**ЗАГАТЮКУ УШЛЬСЫРАВІНЫ**  
РЫЗЬЕ, МАКУЛАТУРА, ГУМОВЫ АБУТАК, КОСЦІ, ПУХ-ПЯРО, ШЦА, КОСМІК ВОЛАС, РОГ-СЫРАВІНА, КАРОТКАЕ ВАЛАКНО, ЛОМ КАЛІБРОНЫХ МЕТАЛАЎ і ІНШЫЯ ВІДЫ.

**ЗАГАТЮКА вядзеца**  
ПРАВ ЗВОРШЧЫКАў, ФУРГОНШЫКАў, АГЕНТАў і ЛАРКІ ЯК У ГОРАДЗЕ, ТАК І НА СЯЛЕ.

ПРЫ ЗДАЧЫ УЦІЛЬСЫРАВІНЫ ПАТРАБУЙЦЕ ПРЭЙСКУРАНТ ЦЭН, ЗАЦВЕРДЖАНЫХ НАРКАМІНПРОМА М СССР.

ЗАХОУВАЙЦЕ ВАШ ХАТНІ УЦІЛЬ І ПРАДАВАЦІ ЯГО **САЮЗУЦІЛЮ.**

ВА ўсіх ГАРАДАХ і ў РАВНЫХ ЦЭНТРАХ САЮЗУЦІЛЬ МАЕ СВАЕ ЗАГАТЮЧНЫ КАПТОРГІ, НАВЕДАМЛЯЮЦЕ ВАШ АДРАС КАНТОРАМ, І ДА ВАС ПРЫЕДУЦЬ ЗА УЦІЛЬЦМ.

БЕЛАРУСКАЯ РЭСПУБЛІКАНСКАЯ КАНТОРА „САЮЗУЦІЛЬ“.

**К Сведенню Врачей и лечебных учреждений**

Химико-фармацевтическая **„ГАЛЕН-МОСКВА“** ФАБРИКА

ВЫПУСТИЛА В ПРОДАЖУ

СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ:

<b>ГИПЕРСОЛ</b>	<b>ИОД-ГИПЕРСОЛ</b>
-----------------	---------------------

По проф. С. Ф. Майкову-Трунечку. Р. Наркомздраву № 17954

По проф. С. Ф. Майкову. Р. Учен. Мед. Советом НКЗ СССР

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИОСКЛЕРОЗА, В КАКИХ ВЪЕ ОБЛАСТЯХ ОРГАНАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА ОН НЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ И ПРИ ВОЗРОЖДЕНИИ СВЯЗАННЫХ С НИМ БОЛЕЗНЕЙ.

Иод-Гиперсол преимущественно назначается артериосклерозу, страдающим нефритом, золотухой, порожением лимфатических желез, при хроническом ревматизме, подгоре, при острых и хронических спондилоартритах, при ги пертонии, для рассасывания хронических инфильтратов и экссудатов, а также при ртутном и снпн новым отравлениях.

ГИПЕРСОЛ и ИОД-ГИПЕРСОЛ ПРИМЕНЯЮТСЯ с ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АРТЕРИОСКЛЕРОЗА.

ТРЕБУЕТЬ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ СССР

При отсутствии в аптеках, просьба сообщить Хим. Форм. Ф-ре «ГАЛЕН-МОСКВА», 2-й Выпеславцев пер., дом № 6.